

# Гімн студэнтаў (Gaudeamus igitur)

Пераклад З. Сасноўскага

XIII-XIV ст.

Будзь-ма ве - ся - лі - цца по - куль ма - ла - ды - я, будзь-ма ве - ся - лі - цца,  
7 по-куль не ста - ры - я. За бур-лі - вай ма - ла-дос - цю, за кла-пот - лі -  
12 вай ста-рос - цю нас зя-мель-ка аб - ды - ме нас зя-мель-ка аб - ды - ме.

2. *Vivat Academia!*  
*Vivant professores!*  
*Vivat Academia!*  
*Vivant professores!*  
Қаб выкладчыкі заўсёдна,  
Қаб і разам, і асобна  
Былі ў добрым гуморы.

3. Хай усе дзяўчыны  
Свецяцца қаханнем  
І палаюць чынна  
Прамянёвым ззяннем.  
Бліскацяць нібы манеты  
І паненкі, і кабеты,  
Пекнасьць і мілаванне.

4. Весалясьць і радасьць  
Сэрца не паціне,  
Смутақ і пагарда  
Назаўсёды згіне.  
Згіне д'ябал, згіне пекла,  
Згінуць ворагі студэнта,  
Здзекі згінуць і кріны.

5. Альмаматэр шчодрa  
Нас адуқавала.  
І, нібыта родных,  
Сябраў згуртавала.  
Ад мястэчкаў і сталіцаў,  
З гарадоў і гарадзіцаў  
Разам нас пазбірала.

6. Нашае братэрства  
Хай ня мае спыну.  
Грамада студэнтва  
Хай квітнее слынна.  
Мусім ісьціну адшукваць,  
Қаб қарміла нас навуқа.  
Услаўляем Айчыну!